

## МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ

(дзённая форма атрымання адукацыі, 2-гі курс; СПФ СГіА, СПФ МВС, факультэт АФК, факультэт МСТіГ для накірунку спецыяльнасці 1-88 02 01-02 “Спартыўна-педагагічная дзейнасць (менеджмент у спорце)”)

Нумар модуля, тэмы	Нумар вучэбнага занятку	Назва модуля, тэмы; пытанні, якія вывучаюцца на вучэбным занятку	Колькасць аўдыторных гадзін	Колькасць гадзін КСР	Форма кантролю ведаў
			Практычныя заняткі		
1	2	3	4	5	6
<b>ЗМЯСТОЎНЫ МОДУЛЬ 1 (ЗМ-1)</b> <b>БЕЛАРУСКАЯ МОВА Ў ПРАКТЫЦЫ ПРАФЕСІЙНАГА МАЎЛЕННЯ</b>					
<b>М-1</b>		<b>Беларуская мова і яе месца ў сістэме агульначалавечых і нацыянальных каштоўнасцей</b>	<b>8</b>	–	
1	1	<b>Мова і соцыум (2 гадзіны)</b> Асноўныя функцыі мовы ў грамадстве. Агульныя звесткі пра мову і яе паходжанне. Беларуская мова сярод іншых моў свету. Беларуская мова як адзін з базавых элементаў нацыянальнай культуры. Месца курса ў сістэме сацыяльна-гуманітарных навук, яго сувязь з іншымі дысцыплінамі. Асноўныя тэрміны і паняцці курса. Роля дысцыпліны ў фарміраванні і развіцці сацыяльна-асобасных і сацыяльна-прафесійных кампетэнцый выпускнікоў УВА	<b>2</b> <b>2</b>	–	Апытанне
2	2	<b>Паходжанне беларускай мовы і асноўныя этапы яе развіцця (2 гадзіны)</b> Старабеларуская літаратурная мова XIV – XVI ст. Дзяржаўны статус беларускай мовы ў Вялікім Княстве Літоўскім. Нацыянальна-моўная палітыка Рэчы Паспалітай і яе вынікі. Новая (сучасная) беларуская мова XIX – пачатку XX ст. Беларуская літаратурная мова ў часы Расійскай імперыі ва ўмовах адсутнасці беларускай дзяржаўнасці. Развіццё і функцыянаванне беларускай літаратурнай мовы ў XX–пачатку XXI ст.	<b>2</b> <b>2</b>	–	Апытанне

1	2	3	4	5	6
3	3	<p><b>Білінгвізм і моўная норма (2 гадзіны).</b> Паняцце білінгвізму. Моўная інтэрферэнцыя і яе віды. Спецыфіка гукавой сістэмы беларускай мовы. Арфаэпічныя нормы беларускай літаратурнай мовы і прычыны іх парушэння. Асаблівасці беларускага літаратурнага вымаўлення ў параўнанні з рускім (на прыкладзе тэрмінаў). Акцэнталагічныя нормы беларускай літаратурнай мовы. Акцэнталагічныя памылкі ў сферы спецыяльнай камунікацыі. Словаўтваральныя нормы беларускай літаратурнай мовы. Парушэнні словаўтваральных нормаў беларускай мовы (на прыкладзе тэрмінаў)</p>	2 2	–	Пераклад тэкстаў па спецыяльнасці з рускай мовы на беларускую
4	4	<p><b>Моўныя нормы і правільнасць маўлення (6 гадзін).</b> Моўныя нормы і правільнасць маўлення. Марфалагічныя нормы беларускай літаратурнай мовы. Асноўныя нормы ўжывання назойнікаў, прыметнікаў, лічэбнікаў, займеннікаў, прыслоўяў, дзеясловаў і дзеяслоўных формаў у сферы спецыяльнай камунікацыі. Адхіленні ад марфалагічнай нормы. Арфаграфічныя асаблівасці беларускай літаратурнай мовы. Прынцыпы і нормы беларускай арфаграфіі Асноўныя правілы беларускай арфаграфіі. Змены і ўдакладненні ў беларускім правапісе. Асаблівасці правапісу тэрмінаадзінак. Сінтаксічныя нормы беларускай літаратурнай мовы. Адрозненні ў будове некаторых словазлучэнняў у беларускай і рускай мовах. Тыповыя парушэнні сінтаксічных нормаў беларускай мовы</p>	2 2	4  2  2	Практычныя заданні  Пераклад тэкстаў па спецыяльнасці з рускай мовы на беларускую
<b>М-2</b>		<b>Лексіка і лексікаграфія беларускай мовы</b>	<b>10</b>	–	
5	5	<p><b>Лексічная сістэма беларускай мовы (2 гадзіны).</b> Паняцце пра лексічную сістэму. Лексіка беларускай мовы паводле сферы ўжывання. Асноўныя прычыны запазычвання лексікі (на прыкладзе тэрмінаў). Асваенне іншамоўных слоў беларускай мовай (на прыкладзе тэрмінаў)</p>	2 2	–	Пераклад тэкстаў па спецыяльнасці з рускай мовы на беларускую
6	6	<p><b>Беларуская навуковая тэрміналогія. Тэрміналагічныя слоўнікі (8 гадзін).</b> Перыяды развіцця беларускай навуковай тэрміналогіі. Асноўныя прынцыпы выпрацоўкі беларускай навуковай тэрміналогіі ў 20–30-я гг. XX ст. Крыніцы фарміравання беларускай тэрміналогіі. Роля жывой народнай мовы ў складванні і развіцці беларускай тэрміналагічнай лексікі. Беларуская навуковая тэрміналогія на сучасным этапе</p>	8 2	–	Апытанне

1	2	3	4	5	6
	7	Спецыяльная лексіка як частка лексічнай сістэмы беларускай літаратурнай мовы. Класіфікацыя тэрмінаў. Тэрміны-сінонімы, іх тыпы. Тэрміны-антонімы, іх тыпы. Аманімічныя ўнутрымоўныя і міжнавуковыя тэрміны. Структурная характарыстыка тэрмінаў. Тэрміны-словы (невыворныя, вытворныя, складаныя, абрэвіятуры), тэрміны-словазлучэнні (свабодныя і несвабодныя), сімвалы-словы. Лексіка-граматычная характарыстыка тэрмінаў: тэрміны-назоўнікі, тэрміны-прыметнікі, тэрміны-дзеясловы, тэрміны-прыслоўі, тэрміны-лічэбнікі. Уласныя назоўнікі ў структуры тэрмінаў	2	–	Практычныя заданні
	8	Асаблівасці словаўтварэння беларускай тэрміналогіі. Спосабы і сродкі ўтварэння тэрмінаў. Марфемныя спосабы ўтварэння тэрмінаў (суфіксальны (у тым ліку – нульсуфіксальны), прэфіксальны, постфіксальны, прэфіксальна-суфіксальны, прэфіксальна-постфіксальны, асноваскладання, асноваскладання з суфіксацыяй). Немарфемныя спосабы ўтварэння тэрмінаў (словаскладанне, абрэвіяцыя, лексіка-семантычны, уласналексічны, марфалага-сінтаксічны, сінтаксічны). сувязь тэрміналогіі з фразеалогіяй. Пераход тэрміналагічных і прафесійных адзінак у фразеалагізмы	2	–	Апытанне. Практычныя заданні
	9	Тэрміналагічныя слоўнікі і даведнікі па фізічнай культуры і спорту, іх роля і месца ў лексікаграфічнай сістэме беларускай мовы Сістэма падачы тэрмінаў у слоўніках розных тыпаў (тлумачальных і перакладных, слоўніках іншамовных слоў). Электронныя тэрміналагічныя слоўнікі. Гісторыя фарміравання беларускай тэрміналогіі фізічнай культуры і спорту. Тэрміналагічная лексікаграфія 20–30-х, 50–80-х, 90-х гадоў XX ст. і нашага часу	2	–	Практычныя заданні
<b>М-3</b>		<b>Функцыянальныя стылі мовы</b>	<b>8</b>	–	
7	10	<b>Асновы функцыянальнай стылістыкі (2 гадзіны).</b> Паняцце функцыянальнага стылю. Класіфікацыя функцыянальных стыляў. Агульная характарыстыка функцыянальных стыляў (навуковы, афіцыйна-справавы, публіцыстычны, мастацкі, размоўны, канфесійны), іх адрозненне	<b>2</b> 2	–	Практычныя заданні

1	2	3	4	5	6
8	11	<p><b>Функцыянальная дыферэнцыяцыя беларускай мовы (6 гадзін).</b></p> <p>Навуковы стыль. Асноўныя рысы навуковага стылю. Навуковы стыль і яго падстылі (уласна навуковы (акадэмічны), навукова-тэхнічны, навукова-інфармацыйны, навукова-даведачны, вучэбна-навуковы, навукова-папулярны). Асноўныя рысы навуковага стылю. Кампазіцыя навуковага тэксту. Цытаты і спасылкі, іх афармленне. Жанравая разнастайнасць навуковых тэкстаў (артыкул, даклад, рэферат, анатацыя, рэзюмэ, тэзісы і інш.). Патрабаванні да іх напісання і афармлення. Праца з навуковымі тэкстамі, іх аналіз, анатаванне і рэферыраванне. Моўныя сродкі навуковага стылю. Лексічныя, фразеалагічныя, марфалагічныя і сінтаксічныя асаблівасці навуковага стылю. Асаблівасці перакладу на беларускую мову навуковых тэкстаў</p>	6 2	–	Канспект тэкста па спецыяльнасці
	12	<p>Мова прававой сферы. Асноўныя рысы афіцыйна-прававога стылю. Падстылі афіцыйна-прававога стылю (канцэлярыскі (адміністрацыйна-канцэлярыскі), юрыдычны, дыпламатычны). Моўныя сродкі афіцыйна-прававога стылю. Лексічныя, марфалагічныя і сінтаксічныя асаблівасці афіцыйна-прававога стылю. Кампазіцыя афіцыйна-прававых тэкстаў. Загалавак і іншыя рэквізіты як элементы тэксту службовага дакумента. Роля клішыраваных выказаў у арганізацыі тэксту службовых дакументаў</p>	2	–	Практычныя заданні
	13	<p>Віды афіцыйна-прававых тэкстаў (заява, даверанасць, аўтабіяграфія, дакладная запіска, тлумачальная запіска, кантракт, справавыя пісьмы і інш.). Правілы іх напісання і афармлення. Моўныя сродкі афіцыйна-прававога стылю. Стварэнне тэкстаў афіцыйна-прававога стылю (заява, аўтабіяграфія, даверанасць і інш.) і іх аналіз. Асаблівасці перакладу на беларускую мову афіцыйна-прававых тэкстаў</p>	2	–	Кантрольная работа

1	2	3	4	5	6
<b>М-4</b>		<b>Культура прафесійнага маўлення</b>	<b>4</b>	–	
9	14	<b>Тэорыя прафесійнага маўлення (2 гадзіны).</b> Мова і маўленне. Паняцце культуры маўлення. Асноўныя камунікатыўныя якасці маўлення: правільнасць, дакладнасць, лагічнасць, дарэчнасць, выразнасць маўлення. Тэхніка і выразнасць вуснага маўлення	<b>2</b> 2	–	Публічнае выступленне
10	15	<b>Асновы канструктыўнай маўленчай практыкі (2 гадзіны).</b> Узаемадзеянне вербальных і невербальных сродкаў маўленчай дзейнасці. Маўленчы этыкет і культура зносін	<b>2</b> 2	–	Публічнае выступленне
<b>М-К<sub>1</sub></b>		<b>Кантроль паспяховасці па ЗМ-1 “Беларуская мова ў практыцы прафесійнага маўлення”</b>			Кантрольная работа. Залік
<b>Усяго: 34 гадзіны</b>			<b>30</b>	<b>4</b>	

## ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ

(дзённая форма атрымання адукацыі, 2-гі курс; факультэт МСТіГ для накірункаў спецыяльнасцей 1-89 02 01-01 “Спартыўна-турысцкая дзейнасць (спартыўны і рэкрэацыйны турызм)”, 1-89 02 01-02 “Спартыўна-турысцкая дзейнасць (менеджмент у турызме)”) )

Нумар модуля, тэмы	Нумар вучэбнага занятку	Назва модуля, тэмы; пытанні, якія вывучаюцца на вучэбным занятку	Колькасць аўдыторных гадзін	Колькасць гадзін КСР	Форма кантролю ведаў
			Практычныя заняткі		
1	2	3	4	5	6
<b>ЗМЯСТОЎНЫ МОДУЛЬ 1 (ЗМ-1)</b> <b>БЕЛАРУСКАЯ МОВА Ў ПРАКТЫЦЫ ПРАФЕСІЙНАГА МАЎЛЕННЯ</b>					
<b>М-1</b>		<b>Беларуская мова і яе месца ў сістэме агульначалавечых і нацыянальных каштоўнасцей</b>	<b>8</b>	–	
1	1	<b>Мова і соцыум (2 гадзіны).</b> Асноўныя функцыі мовы ў грамадстве. Агульныя звесткі пра мову і яе паходжанне. Беларуская мова сярод іншых моў свету. Беларуская мова як адзін з базавых элементаў нацыянальнай культуры. Месца курса ў сістэме сацыяльна-гуманітарных навук, яго сувязь з іншымі дысцыплінамі. Асноўныя тэрміны і паняцці курса. Роля дысцыпліны ў фарміраванні і развіцці сацыяльна-асобасных і сацыяльна-прафесійных кампетэнцый выпускнікоў УВА	<b>2</b>  2	–	Апытанне
2	2	<b>Паходжанне беларускай мовы і асноўныя этапы яе развіцця (2 гадзіны).</b> Старабеларуская літаратурная мова XIV – XVI ст. Дзяржаўны статус беларускай мовы ў Вялікім Княстве Літоўскім. Нацыянальна-моўная палітыка Рэчы Паспалітай і яе вынікі. Новая (сучасная) беларуская мова XIX – пачатку XX ст. Беларуская літаратурная мова ў часы Расійскай імперыі ва ўмовах адсутнасці беларускай дзяржаўнасці. Развіццё і функцыянаванне беларускай літаратурнай мовы ў XX–пачатку XXI ст.	<b>2</b>  2	–	Апытанне

1	2	3	4	5	6
3	3	<p><b>Білінгвізм і моўная норма (2 гадзіны).</b> Паняцце білінгвізму. Моўная інтэрферэнцыя і яе віды. Спецыфіка гукавой сістэмы беларускай мовы. Арфаэпічныя нормы беларускай літаратурнай мовы і прычыны іх парушэння. Асаблівасці беларускага літаратурнага вымаўлення ў параўнанні з рускім (на прыкладзе тэрмінаў). Акцэнталагічныя нормы беларускай літаратурнай мовы. Акцэнталагічныя памылкі ў сферы спецыяльнай камунікацыі. Словаўтваральныя нормы беларускай літаратурнай мовы. Парушэнні словаўтваральных нормаў беларускай мовы (на прыкладзе тэрмінаў)</p>	2 2	–	Пераклад тэкстаў па спецыяльнасці з рускай мовы на беларускую
4	4	<p><b>Моўныя нормы і правільнасць маўлення (6 гадзін)</b> Моўныя нормы і правільнасць маўлення. Марфалагічныя нормы беларускай літаратурнай мовы. Асноўныя нормы ўжывання назоўнікаў, прыметнікаў, лічэбнікаў, займеннікаў, прыслоўяў, дзеясловаў і дзеяслоўных формаў у сферы спецыяльнай камунікацыі. Адхіленні ад марфалагічнай нормы.</p> <p>Арфаграфічныя асаблівасці беларускай літаратурнай мовы. Прынцыпы і нормы беларускай арфаграфіі Асноўныя правілы беларускай арфаграфіі. Змены і ўдакладненні ў беларускім правапісе. Асаблівасці правапісу тэрмінаадзінак.</p> <p>Сінтаксічныя нормы беларускай літаратурнай мовы. Адрозненні ў будове некаторых словазлучэнняў у беларускай і рускай мовах. Тыповыя парушэнні сінтаксічных нормаў беларускай мовы</p>	2 2	4  2  2	Практычныя заданні  Пераклад тэкстаў па спецыяльнасці з рускай мовы на беларускую
<b>М-2</b>		<b>Лексіка і лексікаграфія беларускай мовы</b>	<b>10</b>	–	
5	5	<p><b>Лексічная сістэма беларускай мовы (2 гадзіны).</b> Паняцце пра лексічную сістэму. Лексіка беларускай мовы паводле сферы ўжывання. Асноўныя прычыны запазычвання лексікі (на прыкладзе тэрмінаў). Асваенне іншамоўных слоў беларускай мовай (на прыкладзе тэрмінаў)</p>	2 2	–	Пераклад тэкстаў па спецыяльнасці з рускай мовы на беларускую
6	6	<p><b>Беларуская навуковая тэрміналогія. Тэрміналагічныя слоўнікі (8 гадзін).</b> Перыяды развіцця беларускай навуковай тэрміналогіі. Асноўныя прынцыпы выпрацоўкі беларускай навуковай тэрміналогіі ў 20–30-я гг. XX ст. Крыніцы фарміравання беларускай тэрміналогіі. Роля жывой народнай мовы ў складванні і развіцці беларускай тэрміналагічнай лексікі. Беларуская навуковая тэрміналогія на сучасным этапе</p>	8 2	–	Апытанне

1	2	3	4	5	6
	7	Спецыяльная лексіка як частка лексічнай сістэмы беларускай літаратурнай мовы. Класіфікацыя тэрмінаў. Тэрміны-сінонімы, іх тыпы. Тэрміны-антонімы, іх тыпы. Аманімічныя ўнутрымоўныя і міжнавуковыя тэрміны. Структурная характарыстыка тэрмінаў. Тэрміны-словы (невыворныя, вытворныя, складаныя, абрэвіятуры), тэрміны-словазлучэнні (свабодныя і несвабодныя), сімвалы-словы. Лексіка-граматычная характарыстыка тэрмінаў: тэрміны-назоўнікі, тэрміны-прыметнікі, тэрміны-дзеясловы, тэрміны-прыслоўі, тэрміны-лічэбнікі. Уласныя назоўнікі ў структуры тэрмінаў	2	–	Практычныя заданні
	8	Асаблівасці словаўтварэння беларускай тэрміналогіі. Спосабы і сродкі ўтварэння тэрмінаў. Марфемныя спосабы ўтварэння тэрмінаў (суфіксальны (у тым ліку – нульсуфіксальны), прэфіксальны, постфіксальны, прэфіксальна-суфіксальны, прэфіксальна-постфіксальны, асноваскладання, асноваскладання з суфіксацыяй). Немарфемныя спосабы ўтварэння тэрмінаў (словаскладанне, абрэвіяцыя, лексіка-семантычны, уласналексічны, марфалага-сінтаксічны, сінтаксічны). Сувязь тэрміналогіі з фразеалогіяй. Пераход тэрміналагічных і прафесійных адзінак у фразеалагізмы	2	–	Апытанне. Практычныя заданні
	9	Тэрміналагічныя слоўнікі і даведнікі па фізічнай культуры і спорту, іх роля і месца ў лексікаграфічнай сістэме беларускай мовы Сістэма падачы тэрмінаў у слоўніках розных тыпаў (тлумачальных і перакладных, слоўніках іншамоўных слоў). Электронныя тэрміналагічныя слоўнікі. Гісторыя фарміравання беларускай тэрміналогіі фізічнай культуры і спорту. Тэрміналагічная лексікаграфія 20–30-х, 50–80-х, 90-х гадоў XX ст. і нашага часу	2	–	Практычныя заданні
<b>М-3</b>		<b>Функцыянальныя стылі мовы</b>	<b>8</b>	–	
7	10	<b>Асновы функцыянальнай стылістыкі (2 гадзіны).</b> Паняцце функцыянальнага стылю. Класіфікацыя функцыянальных стыляў. Агульная характарыстыка функцыянальных стыляў (навуковы, афіцыйна-справавы, публіцыстычны, мастацкі, размоўны, канфесійны), іх адрозненне	2 2	–	Практычныя заданні

1	2	3	4	5	6
8	11	<b>Функцыянальная дыферэнцыяцыя беларускай мовы (6 гадзін).</b> Навуковы стыль. Асноўныя рысы навуковага стылю. Навуковы стыль і яго падстылі (уласна навуковы (акадэмічны), навукова-тэхнічны, навукова-інфармацыйны, навукова-даведачны, вучэбна-навуковы, навукова-папулярны). Асноўныя рысы навуковага стылю. Кампазіцыя навуковага тэксту. Цытаты і спасылкі, іх афармленне. Жанравая разнастайнасць навуковых тэкстаў (артыкул, даклад, рэферат, анатацыя, рэзюмэ, тэзісы і інш.). Патрабаванні да іх напісання і афармлення. Праца з навуковымі тэкстамі, іх аналіз, анатаванне і рэферыраванне. Моўныя сродкі навуковага стылю. Лексічныя, фразеалагічныя, марфалагічныя і сінтаксічныя асаблівасці навуковага стылю. Асаблівасці перакладу на беларускую мову навуковых тэкстаў	6 2	–	Канспект тэкста па спецыяльнасці
	12	Мова справавой сферы. Асноўныя рысы афіцыйна-справавога стылю. Падстылі афіцыйна-справавога стылю (канцылярскі (адміністрацыйна-канцылярскі), юрыдычны, дыпламатычны). Моўныя сродкі афіцыйна-справавога стылю. Лексічныя, марфалагічныя і сінтаксічныя асаблівасці афіцыйна-справавога стылю. Кампазіцыя афіцыйна-справавых тэкстаў. Загаловак і іншыя рэквізіты як элементы тэксту службовага дакумента. Роля клішыраваных выказаў у арганізацыі тэксту службовых дакументаў	2	–	Практычныя заданні
	13	Віды афіцыйна-справавых тэкстаў (заява, даверанасць, аўтабіяграфія, дакладная запіска, тлумачальная запіска, кантракт, справавыя пісьмы і інш.). Правілы іх напісання і афармлення. Моўныя сродкі афіцыйна-справавога стылю. Стварэнне тэкстаў афіцыйна-справавога стылю (заява, аўтабіяграфія, даверанасць і інш.) і іх аналіз. Асаблівасці перакладу на беларускую мову афіцыйна-справавых тэкстаў	2	–	Кантрольная работа
<b>М-4</b>		<b>Культура прафесійнага маўлення</b>	<b>4</b>	–	
9	14	<b>Тэорыя прафесійнага маўлення (2 гадзіны)</b> Мова і маўленне. Паняцце культуры маўлення. Асноўныя камунікатыўныя якасці маўлення: правільнасць, дакладнасць, лагічнасць, дарэчнасць, выразнасць маўлення. Тэхніка і выразнасць вуснага маўлення	–	2 2	Канспект тэкста па спецыяльнасці
10	15	<b>Асновы канструктыўнай маўленчай практыкі (2 гадзіны).</b> Узаемадзеянне вербальных і невербальных сродкаў маўленчай дзейнасці. Маўленчы этыкет і культура зносін	2 2	–	Публічнае выступленне
<b>М-К1</b>		<b>Кантроль паспяховасці па ЗМ-1 “Беларуская мова ў практыцы прафесійнага маўлення”</b>			Кантрольная работа. Залік